



Рэгіянальная газета.

Rh.by



Прайс-ліст на размяшчэнне рэкламы

для нерэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь, замежных юрыдычных і фізічных асоб

Тарыфы дзейнічаюць ад 02.05.2016 г., маштаб цэн згодна з прэйскурантам № 23 ад 22.06.2016 г.

Дзень выхаду: **пятніца (штотыднёва)**

Фармат: **A3**

Колькасць старонак: **24**

Тыраж: **5 000 экз.**

Распаўсюд: **розніца (80%),
падпіска (20%)**

Рэгіён: **Маладзечна, Вілейка, Астравец,
Ашмяны, Валожын, Мядзел, Смаргонь**

Старонка	Цана, руб. за 1 кв. см		
	1 выхад	2 выходы -10%!	3 выходы -15%!
Унутраная	4.80 руб.	4.32 руб.	4.08 руб.
Побач з прыватнымі аб'явамі; «Базарны дзень» (3-я)	5.13 руб.	4.62 руб.	4.36 руб.
Апошняя (24-я)	6.53 руб.	5.88 руб.	5.55 руб.
Першая	11.33 руб.	10.20 руб.	9.63 руб.
Першая ў TV-праграме (9-я)	6.00 руб.	5.40 руб.	5.10 руб.

Аплата папярэдня.

Апошні тэрмін падачы рэкламных матэрыялаў у бягучы нумар – **серада, 16.00.**

Надбаўка за спецазіцыю: **20%**, за дадатковы колер: **20%**.

Надбаўка за спецазіцыю рэкламы ў блоку «Прагноз надвор'я прадстаўляе»: **50%**.

Патрабаванні да рэкламнага матэрыялу:

Вышыня макета – кратная 1 см; **Шырыня:**

на першай старонцы – 7 або 19 см;

на апошняй – 4 або 8,5 см;

на ўнутраных – 4; 8,5; 13; 17,5; 22; 26,5 см.

У блоку «Прагноз надвор'я прадстаўляе»: шырыня – 17,5 см; вышыня – 5, 10 або 15 см.

Рэклама, якая ўтрымлівае інфармацыю аб рэалізацыі прадукцыі, тавараў, работ і паслуг, звязаную са здзяйсненнем рэкламадаўцам прадпрымальніцкай дзейнасці, павінна ўтрымліваць **назву рэкламадаўцы** (для прадпрымальніка – прозвішча і ініцыялы), яго **ўліковы нумар плацельшчыка (УНП)**.

Павінны быць гарантыйнае пісьмо-заяўка з указаннем памераў рэкламнай плошчы, тэрмінаў выхаду, тэкст рэкламнага матэрыялу ці арыгінал-макет. Макет можа быць прадстаўлены ў электронным выглядзе (PNG, JPG, TIFF).

Паважаныя кліенты! Нашы спецыялісты па рэкламе дапамогуць вызначыцца з выбарам рэкламнай плошчы і пра кансультауюць па ўсіх пытаннях размяшчэння аб'яў.

КАНТАКТЫ

222310, Маладзечна, Вялікі Гасцінец, 143, оф. 518.

8 (0176) **53-78-04** (рэклама, факс),

53-78-05 (дырэкцыя, загадчык аддзела інфармацыі),

53-78-06 (журналісты), 8 (029) **573-28-47, 676-84-20.**

E-mail: **reklama@rh.by, regionnews@rh.by.**

Web: **http://rh.by, pr.bel.**

ТАА «Рэдакцыя газеты

«Рэгіянальная газета»

Разліковы рахунак

BY06BELB30121640300040226000

у ААТ «Банк БелВЭБ»

адраснае ў Маладзечне, BELBBY2X,

УНН 600288444, АКПА 06082329.